

ЗВОК.

№ 3.

Менск, Пятніца 29 жніўня 1919 г.

№ 3.

Беларуская штодзеннная політычна-літаратурная часопіс.

Рукапісы павінны быць перапісаны чытальни. Апілата прынятых рукапісаў залежыць ад Рэдакцыі.

Рукапісы назад не выдаюцца.

Адрэс рэдакцыі і адміністрацыі:
м. Мінск, Юбілейны дом.

Цена нумару 1 марка.

Год выданья I.

РЭДАКЦЫЯ адчынена штодня,
а прача съвят
ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз.

Цана абвестак:

за 1 радок за тэкстам . . . 2 м.
штукающим працы, за абвестку 2 м.

Дзеле вялікага недахвату паперы газэта часова выходзіць
тры разы на тыдзень: у панядзелак, сераду і пятніцу.

Абвестка № 1.

1) Генэралы Камісар Усходних Земель распарадзіўся, каб на усеі Менскай зямлі, за-
іхтаян польскім войскам ад сягнішняго дні быў заведзены Цыбульны Урад.

2) Усі землі, якія раней называліся Менскай губерніяю, а прача Повагрудзкага і Пін-
скага паветаў панер завешчала Менскім округам.

3) Округ дзеянія на паветы і воласці. Граніцы паветаў і вадасцей будуть такіе са-
мые, як былі і раней.

4) Начальнікам Менскага округу будзе Намеснік Генэральвага Камісара у округу, а
начальнікамі паветаў—павятовых камісараў.

5) Намеснік Генэральвага Камісара у округу і павятовых камісараў назначае Ген-
эральвага Камісара усходніх замедз.

Начальнікамі у кожнай воласці будуть Войты (старшины), а у кожнай вёсцы і сяле—
сёдзьсты (старасты). Войтаў і сёдзьсты будзе назначаць павятовы камісар.

Намеснік Генэральвага Камісара Менскага Округу

Ул. РАЧКЕВІЧ.

Адміністрацыйны Кіраунічы спраўамі МЕШЧАНОУСКИ.

Плебісцит на Беларусі.

Як ведама, на Літве і у нас,
на Беларусі, павінен адбыцца
плебісцит. Што тычыцца Літ-
вы, то яна сама за сябе па-
стаіць. Мы толькі мусім зазна-
чыць, што політычная доля
Літвы аднаковая з політычною
доляю Беларусі, што нашы
старонкі прадстаўляюць адну
экономічную адзінку, разьбіць
каторую ня можа адважыцца
ніхто, калі думае будаваць
сваю работу на цвёрдым гі-
старычным і экономічным грун-
це. Толькі ў політычнай і эко-
номічнай злучнасці з сваім
гістарычным адвечным суседам
і кампаном, з Беларусью, Літ-
ва можа быць Літвою. Сама
сабе Літва ня мае політыч-
нага значэння і ангельцы яе
толькі цешаць абязанкамі.
Усю гісторыю Літвы рабілі бе-
ларусы, і калі Беларусь пры-
сучасным палажэнні—адзінка
(1), то Літва нуль (0). Адгэтуль
відаць, што толькі ў політыч-
най і экономічнай злучнасці
Літвы з Беларусью, яна мае
значэнне, бо толькі пры адзін-
цы і нуль творыць значную
цыфру 10. І наагул, рэяльны
політык заўсёды шукае цвёр-
дага, пэунага і выпрабованага
грунту. А гэты цвёрды і
выпрабованы грунт ёсьць на-
ша слáўная гісторыя, каторая

съведчыць, што Беларусь, Літва
і Польшча заўсёды складалі
адну політычную злучнасць.
Сюды далучалася яшчэ і Украї-
на, але калі яна сама ня здо-
лае вызваліцца с-пад Москвы,
то на сучасную сітуацыю ра-
хаваць ей трудна, бо Маско-
шчына ніколі ня памірыцца з
утратою Украіны. Гэта з аднаго
боку, а з другога боку трудна
спадзявацца, каб Польшча
магла цяпер -жа аказаць ёй
рэяльную помоч, хоць, як ві-
даць з газэт, украінцы вядуць
у гэтым сэнсе пераговоры з
Польшчай.

Зазначыўшы гэта, вернемся
да плебісціту на Беларусі.
Плебісцит—гэта ёсьць запы-
танье да ўсяго народу пэун-
га краю: за каго ён сябе лі-
чыць і як мае будаваць сваё
жыццё, або, лепей сказаць,
як ён хоча жыць, з кім ён
мае кампанаваць ці да каго
далучыцца, або хоча жыць сам
сабою, незалежна ад нікога.
Калі на плебісціту людзі ска-
жуць, што яны—палякі, то іх
землю далучаць да Польшчы,
а калі скажуць, што яны—ра-
сійцы, або маскалі, то іх ад-
дадуць Расіі, або Маскошчыне.
Кожны з нас ведае, што „пры-
мацкі хлеб батрацкі“. Дык вось
дзеля таго, каб не аддалі нас
да каго небудзь у прымы, дык
народ наш павінен сказаць,
што ён не паляк і не маскаль.

або расіец, (рускі), але Беларус.
Далей ён павінен сказаць, што
хоча мець сваю гаспадарку,
або сваё уласнае дзяржаунае
Гаспадарство і прасіць Поль-
шчу, каторая мае сілу і з ка-
торай Беларусь цэлыя соткі
год жыла супольна, каб яна
дапамагала ёй адбудаваць
сваё Гаспадарство, каб яно
потым політычна далучылося
да яе, як роўнае з роўным і
вольнае з вольным, подлуг жа-
даньня нашых продкаў.

Але ня можа быць нічога
горшага на съвеце, калі народ
наш, дзеля свае нацыянальной
несвядомасці, назаве сябе ра-
сійцам і калі яго далучаць да
Маскошчыны. Маскошчына—
вінавайца ўсяго нашага го-
ра, усей нашай гістарычнай
пакуты. Гэта дзякуючы ёй ста-
ронка наша на працягу соткі
год была полем вайны для
расійцаў са швэдам, францу-
зам, а потым немцам. Мы ужо
някім пра тое, што Москва
ніколі не паважала і паважаць
ня будзе нашай нацыянальной
душки, і ніколі ня будзе ша-
наваць нашай мовы, нашай
культуры і лічыць нас за
асобны народ. Вось-жা каб не
здарылося гэтага, дык няхай
дазволено будзе павесьці шы-
рокую агітацыю сярод несвя-
домага беларускага народу.

І толькі тагды плебісцит
можа даць патрэбныя рэзуль-
таты. Польская улада павінна
зрабіць гэта, бо палякі добра
ведаюць, як цяжка перажываць
політычны палон і нацыяналь-
ную паняверку. Беларуская
інтэлігэнцыя, як плоць ад плоці
і круу ад крыўі народу свайго,
мае права гаварыць за яго і
апекавацца лепшай доляй яго.
Беларускіе дзеячы павінны
мечь шырокую магчымасць
рабіць звезды, склікаць сходы,
мітынгі як у месце, так і на
сёлах і вёсках.

Будаванье беларускай школы.

Свайго часу у нашай пэрыадычнай прэсі, як у «Вольнай Беларусі», так і у «Беларускім Шляху», высьпялося значэнне нацыянальнага выхаваньня народу для яго культурна-эканамічнага росквіту. Там гаварылося, паміж іншым, што Эўропа піколі-б не дайшла да таго ступня культуры, калі-б у ёй выкладанье вёлося ў лацінскай мові. Толькі нацыянальная школа дае магчымасць народу выявіць яго душу, прынесці свае у агульны скарб чалавечай культуры. Дух нацыі выяўляе сваю асаблівасць на вет у чистых навуках, дзе, здава-ся-б, не ві павінна быць. Досьць парадаўняць легкія, жывыя спрытныя (грацыёзныя) матэматычныя творы француза з важкім, грунтоўнымі творамі у тым жэ красі немцаў, каб аразумець усю вагу нацыянальнага выхаваньня. Дух кожнага народу найбольш выяўляецца у яго мові. Але дзіўная рэч, асобы вынарадаваныя праз выхаванье у чужой школе, у сваіх творах выяўляюць дух таго народу, з якога паходзяць. Хаця Гоголь, пішучы па-вялікаруску, выявіў юмор украінцаў. Беларус Даставеўскі прынёс у расійскую літэратуру саўсім невядомы канапам дух жальбы. Мы вельмі добра разумеем Міцкевіча, нашага радака, хаяць ж ён пісаў па-польску. Карамзін кажа, што гаворачы з радаком навет на чужой мові, мы яго лепей разумеем, як другіх людзей.

Перад намі адчыненца шыро-

кае поле па адбудаванью сваёй культуры і школы, пачаваных бізка на 3 векі, дзякуючы абылкам, за якія прышлося аднакутаваць і нам і нашым суседзям. Мы живем на зямлі, на якой ад веку вядвеца барацьба усходу з заходам: Маскоўскай з Польшчай. Польскі ўчылы вышіну нашу культуру і пры цару Алексею захапіў навет Маскву. Як ведама, адуковане грамадзянство пры ём гаварыло па-польску. Маскоўцы у значнай часці пабудавалі сваю літэратуру на нашай і у астатнім веку ні толькі вышнулі з нашага краю польскую культуру, але хацелі вышнучы яе і з самае Польшчы, маючы замер абрусіць яе. Культура заходу два разы пракацілася па нашай зямлі на ўсход (1-ы раз у 1612 г., 2-і раз у 1812 годзе) і адкацілася два разы назад. Цяпер 3-і раз культура заходу пасуваецца на ўсход, але напатыкае велькі атпор азіянскай культуры.

Пры барацьбе культуры з варварствам, съвету з цемраю шмат выцерпяло наша грамадзянство. Пасля 1864 году усе нашыя ураднікі асталіся без мейсц, бо ні ведалі расійской мовы. Цяпер шмат нашага грамадзянства, ні ведаючага ані польской, ані беларускай мовы, астанецца так сама бяз хлеба. І мы ні ведаем, калі скончыцца гэто змаганье дзьвёх культур. Яно бы скончылося тагды, калі бы тут умацавалася мейсцовая беларуская культура.

Пакуль гэтага ня будзе, у наших школах 2-го ступня павінны выкладацца адзінакава дзівё мовы, як

расійская, так і польская, каб ста-рана, узлушая верх, не выкідала нашых людзей, як нешто не патрэбнае.

Пераходзячы да тэхнікі беларусаці ю школы, мы павінны сказаць, што зачыненне расійскіх школ без замены іх беларускім было б шкадлівым для культуры на-шага краю. Тым часам ді толькі мы мі можам іх замяніць беларускімі школамі, але палякі ні у стані замяніць іх польскімі, бо дзеля гэтага у іх ні знайдзеца пі патрэбнага ліку настаўнікаў, ні надручнікаў і прыладаў. Аб нас і гаварыць німа чаго.

Мы не бальшавікі і ні думаєм, што трэба раскідаць стары съвет, а пасля збудаваць на яго мейсцы новы. Мы думаєм, што жыву́чы у старом домі трэба будаваць новы і перайсці у яго, калі ён будзе га-тавы. Треба стопі́ча беларусізіраваць усе школы краю, асабліва ру-скія. Беларуская мова, гісторыя, географія і прыродазнаўство павінны прахадзіцца ў іх найлепей. Пры выкладаньні польскай і рускай мове трэба звірнуць асаблівую ува-гу на тых песняроу, якія ма-лююць наш край, як Сыракомля, Оржэшкова др. Не гаворачы аб тым, што у нас німа патрэбных надруч-нікаў, навет тое, чаго было надру-кавана аб беларусах, зрабілося рэд-кім.

Літоўскі Статут, старыя акты, эвангельля Цяпінскага, вы на знайдзецце ні у якой бываліцці.

Што тычыцца самага персаналу, каторы возьмечца беларусізіраваць школы, то усе настаўнікі-дзеци се-

КАЛЯДНАЕ ПАВІНШАВАНЬНЕ.

Гэта ў паншчыну калісь, кажуць, яшчэ была, Саладуха Харытон і Сыліак Даніла, З імі Марка Галаўня разам, як на сходзе, Сталі радзіца у траіх:—Час—бо падыходзе,— Незадоўга тыдзень шась,—глядзі і Каляды. А тут пана віншаваць трэ, каб быў ён рады. Дык жа, што і як сказаць і з чаго пачаці,— Утраіх цяпер сядзіць, радзіца у хаці. Но сказаць што абы-як, пану не гадзіца, Кожны мусе свае знаць добра, каб ні зьбіцца. Пану, жонцы і дзецы і усей радзіне, Каб жданье рэзаў скроў, а ні быў разіня. Во ѹ началі. Кожны ўсяк зданье выкладае. А чарод—наперад йесьці—той таму скідае: Саладуха—Галаўню, Галаўне-ня міла. Кажэ ён, што шмат лаўчэй гэта Марку-б была, Марка ўпёрся: „Далі-бог, съмеласці не хваце!“ Ты наперад лепой сын, ні спрачайся, браце!“ А Даніла ні у той бок: „Трэба разум меці. Прэде-ж ты ўжо, Харытон, шмат бываў на съведе.“— Хоць спрачалісь доўгі час, за то вышла штучна: Марк пачаць меу, двое тых падціць мелі зручна. Марк сказаў-бы: „Дай-жа, Бог, шмат здароўя пану!“ Харытон пад-то: „Г жонцы гэта-ж жычыць стану“. А Даніла на канцы меу адrezцаць съмела: „Разам з дзеткамі шчасціць, Бог!“ Во, прынамес-дзела! Некне уздумалі сабе, лепш і быць ні можа. Ужо каляды на дварэ, дзякую Табе, Божа. Першы дзень. Пан рана устаў, сеў і пье гарбату. Трох суседзяў, мужыкоў, бачэ,—йдуць у хату. Ну, вядома, пан у міг адгадаў прычыну,— Адвярнуўшыся да іх, зробіу пекну міну І чакае. Сам аж рад, толькі вусы праве. Як на ліху сирава ўся вышла на цікаве: Марк ступіў ўжо праз порог, толькі разатнаўся;

Толькі мову меў пачаць,—ланць развязаўся; Харытон іноу усыль ды ступіў на лыка. Марка толькі рэзаць стаў, як струна с-пад смыка: „Дай-жа, Божа,—пану ўсё!“—ды як зачапіўся, Гримнуў з усіх чатырох, посам аж зарыўся, У злосці скляў—„Бадай цябе ліх напаткало!“ Харытон пад-то: „Дай, Божа, каб і жонцы стадо!“ А Даніла свой язык не пасльпее стрымаци, Вале: „Дзеткам і радным і панскае хаце!“— У гарачэ кожны з іх не здалеў стрыманица. Хто-ж мог думак, каб як-раз дрэнна малю стацца? Па ўгавору між сабой валюць, каб ні зьбіцца, Аж прышлося ўсім траім скурай адпіліцца. Посьле у стайні мужыкі і пан, па дубасе, Здагадаліся усе, але ужо па часе. Каб абылку справіць як, гневу каб ні была,— Пан гарэлкай частаваў, пані абдарыла.

Альберт Пауловіч.

З В О Н.

Ціхі летні вечар спушчаўся над сялом распаў-сюджваочы цені скрэзь па зямлі, толькі вежы цэрквы з высокай званніцай, абедзеные, як сінімі брыжамі, верхамі векавых ліп, блішчалі на слонцы сваімі крыжамі. На званніцы стаяў дыякан пад'ехаўши з места на заутрашні дзень з прычыны царкоўнага съвята.

Ен стоячы паглядаў на мейсцо з якога толькі што прыехаў і якое, як бы акутаўшыся усе туманом, хавало свае будоулі у моры зеляні, толькі вежы цэркви бы на перакор яго жаданням, вырваўшыся із агульной масы хат, стройна сядзелі на цемна-блакітным фоні вячэрняга неба.

На ўсім абшары які толькі ахоплівало вока, рознаколернымі плямамі былі раскіданы палоскі,

люць выкладаць па-беларуску. Тыя, што ня могуць выкладаць па-беларуску, маглі-б тым ня менш рабіць беларусізацыю школы, пры-щэпляючы любоу да беларускую мову, народу і яго звычай. Вядома, што гэтая беларусізацыя школы павінна быць у руках беларускіх арганізацый.

Шмат беларускай інтэлігэнцыі з расійскім выхаваннем было эвакуована ў Расею. Там яна пэўна мае службу, адтрымвае вялікія грошы і дзякуючы дарагоулі марнеш з голаду. Яна з ахвотаю павернецца дадому. Выцярнеўшы на сваёй скury бальшавіцкія парадкі і блізка пазнасміўшыся з кацапамі, як ідэалёгамі бальшавізму, яна вернецца дадому чыстай ад бальшавізму і масквалістыка, якое было ёй прынчэплено у расійскіх школах нашага краю.

Нашая інтэлігэнцыя з польскім выхаваннем тым больш пойдзе з намі разам. Дзіўная рэч, у той час, калі дзесці беларускага народу забывалі свою мову для расійскай, у гэты самы час шмат хто з палікоў нашага краю навучыўся беларускай мові дзякуючы блізкаму знаёмству з нашым народам і не нагарджаюць ім. Аб канкрэтных кроках беларусізацыі школы будзе асобны артыкул.

24 VIII 1919 г.

X.

Каму гэта патрэбна?

Цяпер такая дарагоулі і такая вялікая і акропная недастача ўсіх людзкай патрэбы, што па-

засяяные-рознаю збажыною.

Невялічкіе пералескі, як бы маскі зяленае фарбы на пярэстым полі дапаунялі яшчэ сабою харэство гэтай карціны.

Дыякан моучкі стаяу, абпершыся на балісы званіцы і не пачуў нават зразу голасу знаемага рыбалкі Парфена, які, седзячы на калодцы пад звонам, разглядаў яго нутро, меўшае на сабе съяды пабелы.

„Ну і зачым гэта бразгаць у звон, хіба без яго нельга абысьціся? Кацёл бы які выйшаў з гэтага медзі? У Амэрыцы гэтага мабыць ня зробяць бо там народ пэўні інакшы“ — гаварыў ен, адварочваючыся да дыякану.

„Не гавары гэтага, Парфен“, — адказаў дыякан, адарваны гэтай прыкметкай рыбалкі ад сваіх думак і гледзячы у далачыню ён пачаў ціха але уразумленна гаварыць.

„Ці ведаеш ты якое ціхамірье наводзіць звон на душу чалавека, калі ён пачынае плыць, шырачыся навокал званічнае вежы і абхоплівае сабою такі абшар, якога ты не абхопіш, ды ні адзін чалавек не абхопіць сваім вокам.“

Гэты звон, ужо праз колькі рокаў гудучы з гэтае вежы, выклікаў лепшыя пачуцця ў людзей, наўвайваў ім лепшыя думкі.

Колькі добра зрабілося у съвеце пад уплывам яго.

Можа і ты, калі небудзь, засцігнуты ім у дарозе, успамінаў свой дом і шкадаваў, а б тым, што ты ні там, або будучы у чужыні, і пачуўшы яго, думкамі пераносіўся на сваю старану і лепшыя успаміны пра яе напаўнялі тваю галаву.

Ты паглядзі на могілкі, што хаваюць у сабе столькі памершых людзей пад гэтымі крыжамі; ні адзін з іх не адыйшоў туды, каб ён ні адсыпеваў с

пера, напрыклад, цэніцца на вагу золата. Тым часам мы бачым, што гэтая папера псуецца няма ведама на што. Людзі гандлярскага гатунку скупляюць паперу і праз друк забаўляюць гультайскую буржуазную публіку, што цалюткі дні спацыруе па сквірах або сядзіць, як павукі, па крамах і спэкулюе на разных грашах.

Каму, напрыклад, патрэбна такая газэціна, як „Мінскі Кур'ер“? Каму яна цікава, як ня тым гандляром што сядзяць, як павукі ў павуціне, у дзівярох сваіх крамак ды бавяць чытањнем час, чакаючы сваіх ахвяр у асобе галодных людзей“ Хіба ў гэтакіх газэтчыкаў ёсьць ідэя, хіба яны маюць які колівек інтэрэс у жыцці, апрач інтэрэсу да нахівы? Вось „Мінскі Кур'ер“ добра ведае, што Менск напоўнен маскоўскім чынавенствам і пачынае спэкуляцыю. Ен добра ведае, што воўка ў лес цягне, што чынавенство расійскае рвецца да Дэнкіна, каб потым злузыцца з ім ды разам ісьці проці польскага войска на Беларусі, і, зрадзецкі укланіўшыся у бок Польшчы, валае: „Туда! за Днепр, на Маскву“, вызваліць іх нікчэмных братоу с-пад бальшавікоў, каб потым ваяваць проці Польшчы. Як не адсохла рука у гэтага „Мінскага Кур'ера“, калі ён пісаў гэта?

На што, за якую ласку польскае войско, напалавіну складзенае з сыноў Беларусі, пойдзе вызваліць ваявага брата? Няхай ён сам вызваліцца, а калі ня можа, дык ту-
ды яму й дарога. Ня дарма-ж ва-
ша прыказка кажа: „по Сеньке и

шапка“. Пашукайце сабе „шарыаг“ ў іншым месцыце. А шукаць вы уме-еце,—паклікалі-ж вашые продкі Рюрыка з-за Балтыцкага мора. Пашукайце там і цяпер. Кіньце удаваць з сябе прыяцеляў Польшчы і годзі баламушці людзей. Вам ні-хто не паверыць. Брахнёю съвет пройдзеш, але назад ня вернешся. Хто вам паверыць, што тут жыве „рускі народ“? У нас—Беларусь, і на Беларусі кожны расіец гэтага гатунку ёсьць вораг змучанага беларускага народу.

Дык каму гэта патрэбна? Каму патрэбен „Мінскі Кур'ер“? Калі ён патрэбен толькі гандляром і ворагам беларускага народу, дык хіба можна цярпець, каб ён існаваў?!

Я. Л.—Н.

Політычныя новіны.

«Паunoчна-захоdnі урад» Расіі. Паведамляюць з Гельсінгфорсу аб складзе расійскага паunoчна-захоdnага ураду: прэмьер-міністар Ліаносов, ваенны—генэрал Сувороў, ўнутраных справаў Александроў, дарог—Максімоў, харчавання—Маргуйліес, дзяржаўнага контролю—Іваноў, без портфэлю: Карташоў, Кузьмін-Караваеў, Горы, Бутлероў. Спадзяюцца, што гэты урад зробіць скарэйшым заняцьце Пэтэрбургу.

70 мільёнаў для Вільгельма. Марауская Острava. 22-8. Чэш-

засяяные-рознаю збажыною.

Невялічкіе пералескі, як бы маскі зяленае фарбы на пярэстым полі дапаунялі яшчэ сабою харэство гэтай карціны.

Дыякан моучкі стаяу, абпершыся на балісы званіцы і не пачуў нават зразу голасу знаемага рыбалкі Парфена, які, седзячы на калодцы пад звонам, разглядаў яго нутро, меўшае на сабе съяды пабелы.

„Ну і зачым гэта бразгаць у звон, хіба без яго нельга абысьціся? Кацёл бы які выйшаў з гэтага медзі? У Амэрыцы гэтага мабыць ня зробяць бо там народ пэўні інакшы“ — гаварыў ен, адварочваючыся да дыякану.

„Не гавары гэтага, Парфен“, — адказаў дыякан, адарваны гэтай прыкметкай рыбалкі ад сваіх думак і гледзячы у далачыню ён пачаў ціха але уразумленна гаварыць.

Колькі добра зрабілося у съвеце пад уплывам яго.

У цяперашні час на усім съвеце гудуць можа званы, завучы людзей адарвацца ад будзённае суетні, каб, на гадзіну якую забыўшы яе, перанесьці думкамі да Таго, хто стварыў гэты съвет.

Сколькі вялікіх момантау у съвеце прайшло пад гук званоў і сколькі яшчэ можа прайсьці. Пад іхні звон каралі ішлі на свае пасады, агалошвалі усялякіе законы. Яны ж гулі збіраючы народ на раду, абвешчвалі вайну і згоду і іхні-ж голас паведамляе насаб неспадзеваных праявах. Ось прыдзе зараз званар і як вытне ў яго, то ты убачыш тагды як заварушица веска, як ажывіцца вуліца ад ідучага да цэркви народу“.

„Зараз буду званіць“ — пачуўся з нізу голас старога званара Міхея у адказ на нечae пытанне аб гэтым, і праз некалькі хвілін яго сівая галава паказалася на сходках, а потым і увесь ён улез на званіцу і стварыўшы крыж пачаў рукою за вяроуку.

Ціхі звон паплыў у вячэрнім паветры. Парфен стаяў у вакне званіцы і глядзеў на панораму, якая раскінулася перад ім; задума відна была на яго твары.

Вечер шавеліу выбіўшыся с пад шапкі валасы. На ліпах няўпынна пераляталі з галіны на галіну верабы.

А звон ня ўціхаючы гудзеў над сялом.

T. Z.

саке прэсбюро паведамляе: прускі міністар грашовых спраў унес у раду міністраў праект аб выдачы быуш. кайзэру Вільгельму 70 мільёнаў марак.

Антанта і Украіна. Лозанна. „L'Uscaine“ паведамляе: «Вышэйшая Рада мірнай конфэрэнцыі пастанавіла, нарэшті, паслаць на Украіну анкетную місію, на чале з начальнікам генэральнаага штабу Лежэрэ і паручыкам Жэнэрвье. Прыехаўши 21 ліпня ў Камянец-Падольскі, місія адразу пачала зносіны з абодвымі украінскімі урадамі, маючи на мэці выясніць палажэнне краю і настрой насялення. Выказываючы тое, што мы можам толькі пащадаваць чаму гэта не сталося на некалькі месяцаў раней, цешымся з таго, што нам у будучыне не давядзецца задавальняцца тэндэнцыйнымі інформацыямі расійскіх монархістаў.

Беларуская кроніка.

Фармаванье Беларуснага войска. Беларуская Вайсковая Камісія выдзеліла падкамісіі: арганізацыйную з палкоунікам Канапацкім на чале статутную з Я. Станкевічам на чале і кваліфікацыйную на чале з інжэнерам К. Душэўскім. Арганізацыйная падкамісія мае сваім заданьнем апрацаванье праектаў стварэнья беларускіх баявых адзінак; статутная занята перакладамі ваенных статутаў і уставаў, якая праца мае быць закончана у канцы гэтага месяца.

Новая беларуская часопіс. Хутка у Вільні пачне выходзіць новая беларуская газета «Незалежная Беларусь». Газета мае выходзіць 3 разы у тыдзень.

Голад у бышым прыфронтавым рубежы. У Беларускую Цэнтральную Раду Віленшчыны і Горадзеншчыны прыежджаюць чуць ні што дня дэлегацыі, якія паведамляюць аб цяжкім становішчы насялення бышага прыфронтовага рубежу. У гэтых частках Свенцянскага, Ашмянскага, Навагрудзкага паветаў дзеля браку хлеба, пануе пошасця тыхфусу, чорнай воспры, дэзынтары і др. Патрэбна вельмі скорая помоч.

Беларуская Гімназія у Вільні. 9 верасьня пачынае вучэньне. Экзаміны ўступніе пачынаюцца 1 верасьня. У гімназію прымаюцца хлапцы і дзяўчата. Пры гімназіі для вучняў існуе інтэрнат. Гімназія месціцца на Вострабрамской вул. № 9.

Польская прэса аб Беларусі. Апошнім часамі, асабліва пасля заняцця Менску, многа увагі на беларускія спраўы зварочвае польская прэса. Беларусі і Беларускім спраўам пасвячаюцца цэлыя артыкулы. Асабліва часта гэткіе артыкулы напатыкаюцца у варшаўскай „Gazecie Polskiej“ і віленскай „Nasz Kraj“.

Беларуская часопіс у Бэрліне. У Бэрліне беларускім інформацыйным бюро выдаецца беларуская часопіс у нямецкай мове: „Weiss-ruthenische Nachrichten.“ Падобные часопісы выдаюцца у Парыжу і Празе-Чэшскай.

Справа арыштованых беларусаў. З вестак Юрыдычнай Камісіі Віленскага Бел. Нац. Камітэту даведаемся, што апошнім днімі з Віленскіх турмы звольнено да 30 беларусаў. Заставацца у турме да 50 арыштованых.

Паведамленне Польскага Генэральнага Штабу.

Ад 24 жніўня 1919 г.

Фронт Л.-Беларусні. Посьле пяцідзясянных заузятых баёў у райёне Докшыц, нашы аддзелы разьбілі бальшавіцкіе сілы, што стаялі на лініі Пліса-Лужкі, змусіўшы съмелай акружнай атакай частку тых сіл паддацца. Нашы аддзелы занялі Шаркоўшчыну, Плісы, Лужкі, здабыўши 2 панцыр. цягнікі, 7 лёкам., 130 вагонаў і велькі запас амуніцы. Лічба узятых палонных дасягае 40 аф. і 900 салдатаў.

На рэшце фронту без перамен.
Фронт Валынскі. Апрача разведак, іншай баёвойчыннасці няма.

Фронт Галіцыйскі. Спакой. Сн. аб. Шэфа Гэн. Штабу Галлер, палкоўнік.

Ад 27 жніўня 1919 г.

Фронт Л.-Беларусні. У ваколіцах Свіслачы зауважаны вялікі рух непрыяцельскіх патрулеў. На паўночным участку—непрыяцель у адвароце на Полацк і Дзісну. Абсадзіў ен Пракішкі, Пукалы і Манюкі. Непрыяцельскіе патрулі учора былі ў Румшанах і Чыжунах. Дужы патруль абстрэльваў дварэц Дукшты.

Участок ўсходні: Пры здабыцьці Глуска нашыя часці ня мелі а ніякіх стратаў. Здабыча яшчэ не падрахована.

Велькапольская группа: Гасцініц удоўж рэкі Бярэзіны ад Свіслачы да Бабруйска, як і место Свіслач пад моцным артылерыйскім агнем. Удоўж чугункі Ясень—Бабруйск куляметны і карабінны агонь з панцырнага поезду. На участку 2 Дыв. Лег. паядынчые стрэлы непрыяцельскай артылеры. Разьбіты непрыяцель хаваецца па лясох. Лічба палонных падвышаецца. Зарэестравано 1000 чалавек. Гэтак сама павялічваецца здабыча: да 5000 артыл. снар., адзін леко-

мотыу, 16 машынных стрэльбаў і каля 1000 стрэльбаў ручных.

Павед. Фронту
Л.-Беларускага.

Допісы.

Польскі мітынг.

17 жніўня адбыўся у Менску вялікі „wiec polski“. Сход меў інформацыйны характар. Гаварылі многія прамсці і на розныя тэмы. Н. Камісара Рачкевіч у некалькіх словах выказаў думкі Пілсудзкага і Сойму Польскага, каторых ён тут ёсьць выразіцелем волі.

Між іншымі пан Рачкевіч гаварыў, што палякі прыйшлі выбавіць нас, сваіх братоў, з зладзеўскае, бальшавіцкае улады і што іх шчырым жаднінем ёсьць пашырыць як мага болей прасвету і народнае асьведамленне,—цераз катарае толькі і можа наступіць збліжэнне двух братніх народаў; што прыйшлі яны да нас, як роўныя да роўных, што хочуць жыць з намі згодна і памагаць нам у нашай працы. Потым звяртаў увагу земляўласнікаў на тое, каб стараліся яны збліжацца да селян, каб забываючы крыўды сталі згодна да супольнае працы для бацькаўшчыны і што урэшті селяне самі дабравольна выкажуць свою волю за фэдэрацийнае злучэнне Беларусі з Польшчай.

Прамовы другіх тутэйшых палкоў былі не сусім згодныя з праўдаю.

Асабліва дзіўным здаваўся крык тысячы галасоў: „Niech żyje Mińsk polski“. Гэты окрык мімаволі пасовываў пытаньне: чаму так хутка беларускі Менск перарабіўся на Менск польскі? Сапрауды ён быў некалісі у ўніі с Польшчай але польскім ня быў.

Але хто гэта кричаў?

Кричала наша неудзячная моладзь, узгадованая на зямлі Беларусі.

Кричалі людзі без ніякага асьведамлення, бо ім так падсказали другія—і вось такім хацелося-б скажаць „выбачайце ім, яны ня ведаюць, што чыніць“.

І мой окрык будзе такі: „Няхай жыве праца для роднага Беларускага краю“.

N.

Рэдактар-выдавец

I. ЛУЦЭВІЧ.

АБВЕСТКІ:

Ілюстраваная часопіс

„Biełaruskaje žycio“

друкунца у Вільні, Бакшта 11.

Купляць можна у рэдакцыі „Зон“

Захароўская, Юблейны Дом.

Цана нумару 50 фэн.